

Заканадаўства

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2014 года «Аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў», пад гвалтам у сям'і разумеюцца наўмысныя дзеянні фізічнага, псіхалагічнага, сэксуальнага характару члена сям'і ў адносінах да другога члена сям'і, якія парушаюць яго правы, свабоды, законныя інтарэсы і наносаць яму фізічныя (або) псіхічныя пакуты.

Да катэгорыі адміністрацыйных правапарушэнняў, учыненых «у сферы сямейна-бытавых адносін», могуць быць аднесены наступныя:

- наўмыснае прычыненне цялеснага пашкоджання (артыкул 9.1 КаАП) ;
- абраза (артыкул 9.3 КаАП);
- дробнае хуліганства (артыкул 17.1 КаАП).

СПІС НАРМАТЫЎНЫХ ПРАВАВЫХ АКТАЎ, ЯКІЯ РЭГЛАМЕНТУЮЦЬ ДЗЕЙНАСЦЬ ПА СУПРАЦЬДЗЕЯННІ ГВАЛТУ Ў СЯМ'І

1. Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь.
2. Грамадзянскі працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь.
3. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях.
4. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і.
5. Працэсуальна-выканаўчы кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях.
6. Крымінальна-працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь.
7. Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь.
8. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 24 лістапада 2006 г. № 18. «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у неблагадзейных сем'ях».
9. Закон Рэспублікі Беларусь ад 1 ліпеня 2010 г., № 153–3 «Аб аказанні псіхалагічнай дапамогі».
10. Закон Рэспублікі Беларусь, 19 лістапада 1993 г., № 2570-ХІІ «Аб правах дзіцяці».
11. Закон Рэспублікі Беларусь ад 22 мая 2000 года «Аб сацыяльным абслугоўванні» (у рэдакцыі ад 13 ліпеня 2012 г. № 427-3).
12. Закон Рэспублікі Беларусь, № 122-3 ад 4 студзеня 2014 года «Аб асновах дзейнасці па прафілактыцы правапарушэнняў».
13. Закон Рэспублікі Беларусь, 31 мая 2003 г. «Аб асновах сістэмы прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў непаўналетніх».
14. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2012 г. № 1218 «Аб некаторых пытаннях аказання сацыяльных паслуг».
15. Пастанова Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 10 студзеня 2013 г. № 5 «Аб зацвярджэнні палажэнняў аб умовах сацыяльнага абслугоўвання».
16. Пастанова Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь ад 26 студзеня 2013 г. № 11 «Аб некаторых пытаннях аказання сацыяльных паслуг дзяржаўнымі арганізацыямі, якія аказваюць сацыяльныя паслугі» (разам з «Інструкцый аб парадку і ўмовах аказання сацыяльных паслуг дзяржаўнымі ўстановамі сацыяльнага абслугоўвання»).
17. Пастанова Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 18 чэрвеня 2008 г., № 43/210/112/121/57 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку ўзаемадзеяння дзяржаўных органаў, адказных за выкананне патрабаванняў Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 24 лістапада 2006 г., № 18».
18. Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 28 ліпеня 2004 г., № 47 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку выяўлення непаўналетніх, якія маюць патрэбу ў дзяржаўнай абароне».